


ЦЬВЁРДЫМ ПОСТУПАМ У ПЕРАД, ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ У БАРАЦЬБЕ ЗА БЯСКЛЯСАВАЕ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ ГРАМАДЗТВА!

1920

КРЫВАВАЯ РАБОТА Б ПАПОЛЬСКИХ АКУПАНТАУ



АБВЯШЧЭНЬНЕ

Згодна дэкрэту Начальніка Дзяржавы і Галоўнакамандуючага ад 3-га студзеня 1919 г. (загад на арміі ад 19 студзеня 1919 г. № 19 §§ 5 і 94 п. 27) абвешчаецца

ПРЫГАВАР:

Ваенны суд, скліканы па загаду начальніка гарнізону за № 1256 ад 14/VIII-19 г. прыгаварыў да смяротнай кары праз расстрэл за дзейнасць на шкоду Дзяржаве Польскай камуністаў і былых членаў ЧК

Сухаміля Э. В. і Феранпонтава Юр.

ПРЫГАВАР ВЫКАНАН

Слуцак, 17 жніўня 1919 г.

Начальнік гарнізону.

12 ГОД ГЕРАІЧНАЙ БУДОЎЛІ

Генерал адступай. «Вялікі запавальнік» Шонтыцкі (так называла Варшава свайго генерала), які ўмеў з «выключным геройствам» перамацаваць саляны і руйнаваць вёскі, які хваліўся, што «не адначыне, пакуль ня знішчыць усіх да аднаго камуністаў», уцякаў, як перапахлоўны пацуц.

Над найслабейшай арміяй ворага, ахочыцца паціскаць, ухадзіў, знішчаючы ў звырай арміі ярасці ад крушчын свайго крывавага авантюры ўсё, што толькі сустракаў на шляху.

У гэтых жудасных дні генерал Шонтыцкі аддаў на армію свайго непазбаўнага, дэкацічнага

загад: «Спаціць усю Беларусь!»

Беларуцкія банды контр-рэвалюцыі са свайго дапамогай сваіх падчынальных і аднаго дэкацічнага ўсё, што магло для выканання загаду генерала. Хто ня помніць, што пакінуў нам у спадчыну паны-акупанты.

Спаціць вёскі! Зруйнаваць ўсё, што ўзыходзіць да Беларусаў, дзе толькі прайшла нага акупантаў.

Дзесяткі іншых разбураных гарадоў, ператвораных пашырай арміяй у руіны.

Лес шыбені, які пакрываў амаль усю Беларусь, дзе толькі прайшла нага акупантаў.

МІНУЛА 12 ГОД. Які кароткі, плачаты і гісторыі тэрмін і якія гіганцкія вынікі, вынікі ўспартай будоўлі Савецкай Сацыялістычнай Беларусі. Вылая адсталая акраіна царскай імперыі, потым разбураная беларуцкімі акупантамі Беларусь зараз, пад кіраўніцтвам партыі, апынулася ў рэшце рэшт сацыялістычнага будаўніцтва.

Дробнымі саматужнымі майстэрнямі была прадстаўлена даваенная прамысловасць Беларусі. Усё яе валавая прадукцыя ў 1915 годзе складала 59 млн. руб. пры 17.670 рабочых. Гэта была прамысловасць самагаспадарчага тыпу, 40 проц. якой займалі харчовыя прамыслы. Толькі самы процантам руйналася ўдзельная вага цэкавай індустрыі, прычым яна была выключна дробнай і тэхнічна вясёлай. Металіпрацоўчая прамысловасць складалася з некалькіх майстэрняў пры 1.337 рабочых.

Тарфяная і хмільная прамысловасць зусім не існавала. Ня ў інтарэсах самагаспадарства было развіццё эканомікі акраіны.

Беларуцкія, выконваючы загад генерала Шонтыцкага: «Спаціць усю Беларусь», прынялі ў поўны развал заводы і фабрыкі. Звыш 500 прадпрыемстваў былі спалены і зруйнаваны ў зямлі. У спадчыну ад акупантаў мы атрымалі

ўшчэнт разбураную прамысловасць

з вігнотай у руках, адбіваючы бандыцкія паліцыі Балахоўшчыны і Савішчанава, пралетарыяты БССР на чале з партыяй пры брацкай гераічнай дапамозе Савецкай Расіі залезвалі крывава рапы, шапесены акупантамі.

Валавая прадукцыя нашай прамысловасці ў 1922 годзе складала 29 млн. руб. пры 9.800 рабочых. Менск тады меў толькі адзін невялікі металізавод, дзе працавала 25 рабочых. Ва ўсёй гарбарна-аўтомай прамысловасці працавала ўсяго 285 чал. Тарфяная прамысловасць была прадстаўлена 2 невялікімі тарфараспрацоўкамі, дзе здабыта прадукцыя выключна ручной працай. За сезон 1921 г. было здабыта толькі каля 10 тыс. тон торфу. Металіпрацоўчая прамысловасць дала прадукцыі ў 1922-23 гг. г. да 1.043 тыс. руб. пры 892 рабочых.

На руінах вырасталі гіганты індустрыі

З поспехам завяршыўшы адбудоўчы перыяд, пралетары БССР пры дапамозе працоўных усёго Савецкага саюза, пад кіраўніцтвам КПК(б), мабілізуючы сілы на выкананне першай пяцігодкі. Перамога бальшавіцкай пяцігодкі наваляе ў баёх за тэмпы і якасць усёй нашай работы. Лічыбы росту

прамысловасці БССР за 12 год — пры на-казаліцы прамысловасці лейтэнтнай нацыянальнай палітыкі, правільнасці генеральнай лініі нашай партыі.

Металіпрацоўчая прамысловасць з рамонтных майстэрняў ператварылася ў вялікую галіну прамысловасці БССР.

Ад прадукцыі на 1.043 тыс. у 1922 г. да 50.400 тыс. руб. у гэтым годзе, ад 892 рабочых — да 9.000 пралетарыяў занятых на працы на металіпрадпрыемствах — **ВОСЬ ЯЕ ШЛЯХ.**

Ад невялікіх чыгуначных заводзікаў да буйных абсталяваных паводле апошняга слова тэхнікі прадпрыемстваў гігантаў — та-кава дынаміка іе росту.

Складзеныя с.г. машыны, трактары і ін-жынар для калгасаў і саўгасаў, абсталя-ванне для харчовай і тарфяной прамысло-васці і камунальнага будаўніцтва, магутныя цагельныя агрэгаты, будаўнічы ма-хінажы, сьвідавельныя варштаты, буйныя машыны і г. д. — такава ў кароткіх ры-сах сённяшняй прадукцыя металіпрамысло-васці БССР.

Ад 10.000 да 1.500.000 тон торфу таі іных працоўніц тарфянай прамысло-васці БССР за 12 год, якія ўжо зараз аб-ладае 25 буйных заводаў, абсталяваных на-вейшымі тарфамашынамі і аэааарыямі. Га-та замест 2-х невялікіх прымаітэйных тарфа-распрацовак, дзе ўся работа праводзілася выключна рукамі.

Пяршыны бальшавіцкай пяцігодкі

Гомельшмаш, Бабурынін дравапрацоўчы камбінат, «У Бастрэчын», «Пралетарскі перамога», швейныя лінійны — «Сыдзі іг аустрыялізацыі» у Віцебску, «Бастрэчын» у Менску, буйная гарбарня імя Сталіна, ў Ма-гілёве, Гомельскі аэаары, Віцебскі панчош-на-трыкатэжны камбінат, і дзесяткі іншых новых заводаў і фабрык увайшлі ў жалезны фонд індустрыі БССР.

Першая дзяржаўная электрастанцыя імя Сталіна «БелДРЭС» забяспечыла электры-чым прамысловасць Аршанскага, Віцебска-га, Шклоўскага, Магілёўскага і Дубровенска-га раёнаў. Шпэркі тэмпа развіцця ад-бэжна прамысловасці. У Воршы пабудавана магутная мяса і ільвакамбінат. Будую-цца новы, адзін з самых буйных у СССР ма-гілёўскі мяса камбінат. Поўным тэмпам працуе адзіная ў БССР шпэркавая фабрыка імя Куйбішава, пущана маргарытавы за-вод у Гомелі.

29.000.000 і 1.093.563.300

Агульная валавая прадукцыя прамысло-васці БССР за 12 год дала такі рост, аб-якім шават ня можа марыць ні адна капі-талістычная краіна. Каля ў 1921-22 г. вала-вая прадукцыя складала 29.000.000, мілья-наў рублёў, дык у гэтым годзе — 1.093.563.300 руб. За адзін толькі 1932 год — апошні год першай пяцігодкі колькасць рабочых вырасце на 23 тыс. чалавек больш чым ва ўсёй прамысловасці даваеннай Бе-ларусі.

Фашысцкая Польшча задыхаецца ў кіндрохе гіганцкага эканамічнага кры-зісу. Усё асноўнае галіны прамысло-васці ў фашысцкай Польшчы нагружаны на 20-25 проц. Гэтым імем акрыяецца апо-шняя буйная капіталі. Штэбень катастра-фічна расце міліянаў армія беспрацоўных, асуджаных капіталізмам на голад і вымі-рашчыне. У акупаванай Заходняй Белару-сі пануе ячужаная галеца. Прамысловасць ЗР літаральна замірае. Замест аповольч-кіх там дыміць стрэльбы, кулямёты і гар-маты парных экспедыцый. Замест прамысло-вага будаўніцтва там расце жудасны лес шыбені.

Прамысловасць БССР — на крутым узды-ме. У барацьбе за рэалізацыю шасці ўмоў перамог, — шасці гістарычных указанняў тав. Сталіна іна ідзе да новых рашучых поспехаў і заваяванняў.

«Праз хутар да капіталізму, да БНР» — та-кава была стаўка нашыха — дэаолаў і пра-ктычна кулацтва. Праз кагалас да перамогі сацыялізму на вёсцы, да бяспасвага грамадства — так робіць баль-шавікі. Або, або — іншага шляху быць ня-можа. І сацыялізм перамог. Перамог у жорст-кай барацьбе са стаўленымі інтэрвэн-таў — Прычпавымі, Лёсікамі, Астроўскі-мі і К. Перамог пры стаўленым адзістве бальшавіцкай радоў, у бязлітэным зма-ганьні з правамі і «левым» апартуістамі.

ВЯСНА ВЫРАШЫЛА, вясна найверзіла-да. 60,6 проц. пасевнай плошчы засеялі ка-лгасы і саўгасы БССР. 56 МТС, 1.434 тра-ктары вясной руйнавалі межы. Над узды-насьцю машынай тэхнікі пастурова пера-рабляецца дробна-ўдзельніцкая пашыагэты-селяніна. На аднаасобную гаспадарку пры-падае 2,26 га, на калгасную — 4,6 га. Восі перавагі, воль вынікі калектыўнай працы.

Загадоўкі — гэта наш першачарговы

дзі». Так піша сялянка з Наваградчыны. Тут іначы няма клясавай сьведомасці. Але перамаце сялянства пад кіраўніцтвам КПК(б) добра разумее, што такія «бог і людзі». Пад аніслам эканамічнага крызісу расце кля-савая сьведомасць, набліжаецца час раз-ліку з фашызмам.

Няхай фашысцкі друк выдумляе казкі, аябляючы пра БССР, няхай даводзіць аб пры-хувасці калгаснага руху. Сьведства до-бра ведае вучыныя партыі, вучыныя Лёсіна-аб тым, што «тыя прадстаўнікі савецкай улады, якія дазваляюць сабе ўжываць яш-толькі прэсты, але хадзі-б у востны прыму-с у мятах далучэння сілаў да камуі, паві-наны падлягаць самай строгай адказнасці і адказнасьці ад работы на вёсцы» (т. XVI, стар. 159). Савецкая ўлада жорстка ка-раза і карае тых, хто імкнецца памяншы-добравытоўнасць калгаснага руху прыму-сам, хто нарушае рэвалюцыйную закон-насць пралетарскай дыктатуры.

Нішто з сялян Заходняй Беларусі ня ве-рыць і ня можа наверыць, што калгасы і саўгасы пад прымусам могуць засеяць 60,6 проц. пасевнай плошчы. Трактар на мяжы, дружная работа калгасных брыгад, бальшэ-настрой калгасніцкаў — зьяўляецца сьвед-кай для заходніх сялян вялізарных пе-рамог калгаснага руху.

Праўда, іначы ёсць недахопы, ёсць цяж-касці на шляху калгаснага будаўніцтва. Тым больш, што шасёна супраціўляецца кля-савы вораг. Але ж факт застаецца фак-там, сялянства канчаткова стала на шлях калгасаў, з кожным днём усё больш і больш мацнее пралетарская дыктатура.

«Мы не загінем, бо не баімся гаварыць пра свае слабасці, і навуцыне перамагаць слабасці». Гэтыя словы Лёсіна нельга за-бываць.

У дзень 12-цігоддзя вызвалення Савец-кай Беларусі ад беларуцкага калгаснага сь-вядства, бедны і сэрванкі — аднаасоб-нікі з яшчэ большай мабілізаванасцю бу-дуць іштэрываць недахопы, перамагаць цяжасці. Не забыт бізун абшарніка, бі-зун беларуцкага.

Аб недахопах і слабасцях мы павінны гаварыць. Наўмелая арганізацыя працы, абяцаліца, ураўніваўка, педыважаньне форм выпрацоўкі пануюць са многіх калгас-нах. Наша калгасная вёска яшчэ не з'яў-даецца аграрэхнічнай, не хопіць нарыхта-ваных кадраў для сацыялістычнага будаў-ніцтва. У пасабных мясцох неафактна, а ча-ста проста барбарскі выкарыстоўваюцца машыны, асабліва трактары.

Але дзень за днём цяжасці перамага-юцца, на практычнай рабоце куюцца по-выя кадры сацыялістычнага змярэння. Уборка 1932 г. — сур'ёзны экзамен для калгасаў. Трэба хутка і бяз страт уборць ураджай. Задача адказная, сур'ёзная. Але яна будзе з поспехам выканана.

Няхай тады іначы больш расьбінаюцца фашысцкія лікаві. Калгаснікі памятае бізун абшарніка. У дзень вызвалення Беларусі ад беларуцкага сьвядства свайго старанай-рабай на калгасных палэх будзе маца-ваць абрешадоўнасць краіны, мацаваць дыктатуру пралетарыату.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

«Платку нам у гэтым годзе набавілі. Ле-ташніца надатку 46 злотых, а ў гэтым год-зе — 75 злотых і як выплаціць, калі нам і працыне няма на што. Прыздэца апош-няю карову прадаць, але яна каштуе толькі 50 злотых. Замовішаму гаспадару цяжка вы-плаціць, а пра нас, жабракоў, і гаварыць няма чаго. Зьдэкауюцца з нас і бог, і лю-дзі».

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там, у Заходняй Беларусі прыгнечан селя-нін. Голад, галеца, зжабравца ахалілі бе-ларуцкую вёску. Польскі фашызм душыць нацыянальна-вызваленчы рух. Ліквідуюцца апошнія беларуцкія гімназіі, закрыты белару-цкія школы. Прыдушана жывое слова, прыдушана працоўнае сялянства пануючай клясай.

Там,

